

ЗВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б), ЦВКіСНК БССР

№ 194 (5868) 23 жніўня 1937 г., панядзелак ЦАНА 10 КАП.

ПАЧЭСНЫ АБАВЯЗАК

3 1-га верасня пачынаецца чарговы прызыў у рады Чырвонай Арміі. Маладыя патрыёты, прызываемыя ў армію, з радасцю сустракаюць заклік В. В. Варашылава. Прайшоўшы сходы прызыўнікоў у гарадах і раёнах рэспублікі, весткі з фабрык і калгасаў тэсераць аб вялікім энтузіазме, ахвотным маладых людзей прызыўнага ўзросту. З гарачым пачуццём патхнення яны рыхтуюцца прысці на змену старым таварышам у Чырвоную Армію. Яны гарача жадаюць абавязкова прайсці дасканалую баявую і палітычную школу, якой з'яўляецца наша доблесная Чырвоная Армія.

У сутнях заў, наступваючых у райаенкаматы, прызыўнікі просяць дэтармінава зацікавіць іх у часе. Высокая свядомасць, гарачы патрыятызм да радзімы знайшлі свой абытэк у вялікім патку заў з амаўленнем ад ільгот. Совецкі прызыўнік, як і ўвесь савецкі народ, свята шануе высокае званне чырвонаарміянца. І сэрцы маладых патрыётаў з першых-жа дзён прыбыцця ў Чырвоную Армію ахоплены рачунчым выкананнем высокага звання чырвонаарміянца. Восць чаму выключныя онгузіям прызыўнікаў, іх дзейная падрыхтоўка да абароны радзімы, да вывучэння ваеннай справы.

У змяняльнай абстаноўцы праходзіць новы прызыў. Наша краіна жыць публічна, кіруючы пачаслівым жыццём. Совецкі народ пад вадзільствам партыі Леніна—Сталіна ідзе да новых перамог сацыялізма. Краіна багаче з кожным днём. Фабрыкі і заводы даюць новае багацце тавараў. Нашы калгасы збіраюць высокі ўраджай. Совецкі народ робіць новыя гераічныя справы.

Совецкі народ, пазнаўшы шчаслівае жыццё, выказвае бязмежную аданасць, любоў да комуністычнай партыі, да таварыша Сталіна, да радзімы. Сэрца кожнага бацькі і кожнай маці напоўнены пахучым найвялікшай радасці і гонару за тое, што яны выхавалі дастойнага воіна арміі краіны сацыялізма. Яны з радасцю праважаюць сваіх сыноў у Чырвоную Армію, лаючы ім наказ моцна трымаць вінтоўку ў руках, зорка ахоўваюць шчаслівае жыццё, свята пачынаюць граніцы нашай радзімы. Дасканалыя папашэнне ўважання ў Чырвоную Армію. Вялікую грамадска-палітычную школу яны прайшлі на працягненства, калгасах, саўгасах. У армію ідуць станаўчы, выдатнікі, ударнікі сацыялістычных фабрык і заводаў. Яны ідуць з сабой у вайсковыя часці навукі станаўчай работы, арганізатарскія здольнасці, творчую актывнасць.

3 года ў год краіна пасылае ў ролі сваёй арміі ўсё больш зброі, публічна напоўняе папашэнне. За апошнія 6—7 год сярэдні рост прызыўніка павялічыўся на адзін сантыметр, вага павялічылася на два кілаграмы, а аб'ём грудзей на 2 сантыметры. Гэта моладзь, якая вырастае і ўмацаваўся разам з маладой краінай сацыялізма, не рэдаўша эксіпалтацы і прагрэсацы. Яна можа воцма ў рукі вінтоўкі і станае на варту з пахучым высокага доўга перад радзімай.

3 года ў год паўхільна павышаецца імянасць, культурны ўзровень, кваліфікацыя прызываемых у Чырвоную Армію. У 1936 годзе толькі 0,03 проц. прызыўнікаў аказаліся неспаспешнымі, маладзеньшымі таксама складалі вельмі значны процант. Беларусы, у мінутым пасылаючы ў дарскую армію большасць неспаспешных садаг, цпер дае Чырвонай

Арміі стопроцантнае імянасца папашэнне.

Маладыя патрыёты нашай радзімы яшчэ задоўга да прызыву ў рады Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі з захваленнем авалоўваюць ваеннай справы. У рады арміі ўважваюцца дзесяткі тысяч варашылаўскіх стралкоў і коннікаў, снайпероў, паранутыстаў, планерыстаў, лётчыкаў, вадзіцеляў машын, трактарыстаў, камбайнераў.

У рады Чырвонай Арміі ідзе наша лепшая моладзь. Там яна за час службы атрымае высокакачэсную баявую загартоўку. Наша армія выхавала ўжо і штогод да выходзіць дзесяткі тысяч смелых, адважных, да канца адданых сваёй радзіме сыноў. Не толькі наша неабсяжная радзіма, але і ўвесь свет зачароўваюцца легендарнымі гераімі Савецкага Саюза, якія з дня ў дзень у пазеры, на сушы і на вадзе многаць славу вялікага Савецкага Саюза. Ватапанаў і Чкалаў, Громаў і Малахаў, Байдукоў і Белякоў, Данілін і іншыя — усё гэта выхаваныя нашай слаўнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі. Імі закона гаравыша савецкі народ, імі захвалена ўвесь свет. Моладзь савецкай краіны ідзе ў чырвоныя казармы, моцна любячы Чырвоную Армію за яе гераічныя мінучае, за прыгожую сапраўднасць. І Чырвоная Армія, армія рабочых і сялян, перадае ім свае багатыя традыцыі, выхаванне з іх выдатных культурных і мужных байцоў за справу сацыялізма.

Нашым прызыўнікам, якія з энтузіязмам ідуць на прызыўныя пункты, патрэба арганізаваць дастойную сустрэчу. Праверы прызыў культурна і арганізаваць, стварыць культурную абстаноўку да прызыўных пунктах, абсталяваць іх усім неабходным, узорна паставіць масава-палітычную работу, прадумаць, усё да найдобрашых падрыхтаваць—такава баявая задача ваенных устаноў, партыйных, комсомольскіх, савецкіх і прафесійнальных арганізацый.

У напружанай міжнароднай абстаноўцы праходзіць позыў у 1937 годзе. Брытвае зарава вайны навіста над сьветам. Фашысты—гэтыя падпалышчыкі вайны, майстры забойстваў мірных жыхароў, жанчын і дзяцей—шадэна рыхтуюцца да нападу на Савецкі Саюз, на бацькаўшчыну працоўных усёго свету. Пры дапамозе гнусных шпіёнаў з траіцкіна-бухарынскай банды, з амьраіцельнай аргіі тухачоўскіх, убаравічэў і К' фашысцкія варвары імкнуліся нанесці удар Чырвонай Арміі, падрыхтаваць яе паражэню ў надыдохачэй вайне. Польскія шпіёны, прабраўшыся на кіруючыя пасадкі ў партыйны і савецкія арганізацыі Беларусі, таксама прававалі аслабіць магутнасць нашай Чырвонай Арміі. Але гэта ім не ўдалося. Над кіраўніцтвам мудрага таварыша Сталіна армія вызвалілася ад фашысцкай нечэсты, ад кучкі брудных зрадчыкаў і стала яшчэ больш магутнай, яшчэ больш прэзной для ворагаў.

Вайны і камандзіры Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміі, якія ўвесь савецкі народ, яшчэ пачынаюць згуртаваць свае рады загод гераічнай партыі Леніна—Сталіна, накой сваёго любімага правадзіра таварыша Сталіна. Вайны і камандзіры Чырвонай Арміі паказваюць бліскучыя ўзоры мужнасці, бесстрашнасці і аданасці справе сацыялістычнага ружыя. І калі вораг у сваёй лютай нянавісці рыннеца ў бой на Савецкі Саюз, наша слаўная Чырвоная Армія, асапапаца магутнай перамацай баявой тэхнікай, знішчыць яго на яго-ж тэрыторыі.

АД УРАДАВАЙ КАМІСІІ ПА АРГАНІЗАЦЫІ ПЕРАЛЁТАЎ МАСКВА—ПАЎНОЧНАЯ АМЕРЫКА

22 жніўня зноў зарэгістравана некалькі вышадкаў, калі яна была чуваць стаячы на хвалі і ў тэрмын, характэрны для самалёта т. Леванеўскага. Разабраны толькі асобныя літары.

Маючы на ўвазе, што на самалёце захавася ў пачасці прыёмнік, з палярных стаячых на некалькі раз у дзень даецца ў афін наведзленне для экіпажа аб прымацых мерах на росхуку.

Прадаўжэцца эксіпалтацыя самалётаў на ўбаражжы Дзевітага акіяна. Эксіпалтацыя Вялікіна на самалёце «Л-2» прыбыла ў злуче радзі Копермайн, на поўначы Канады.

Самалёт т. Грыпінскага прыляцеў у бухту Вазжунікава, вадзельца ад Норвёка ў Хатангскім заліве. Самалёт т. Галавіна, вышадзеўшы з Тюмені, зрабіў пасадку каля паселішча Карым-Бары на північным пачынку Обі.

Згодна паведамлення з Фербенкаса, самалёт сістэмы Форд, які павінен быў запавяць самалёт Маторна гаручым у наветры, падляцеў з прычыны туману пашкоджанне пры вымушанай пасадцы за 4 міль на поўнач ад Фербенкаса. Экіпаж палі.

Дэакоп «Краснін» вышаў з цяжкага ільну, накіраваўся па 71 паралелі на захад, насустрэч параходу «Мікоян», які палізноў іму вугаль і ўжо прайшоў Берынгіў праляў.

Самалёты эксіпалтны т. Шовельва 22 жніўня прававалі кантрольныя палёты і аказаліся ў поўнай справінасці. 23 жніўня будзе зроблена пагоўзка і залічка гаручага. (БЕЛТА).

ЧЭСЦЬ І СЛАВА ГЕРОЯМ!

Сёння Масква сустракае Громава, Юмашова і Даніліна — адважных сыноў вялікага народу, зрабіўшых подвиг, які прывёў у здзіўленне ўвесь цывілізаваны свет.

Для савецкага патрыёта, які ставіць вышэй за ўсё доўг перад радзімай, няма і не можа быць непераможных перамог. Вы паказалі прыклад таго, як треба вы-

ПРЫВЕТ ПРАЦОЎНЫМ ОРДЭНАНОСНАЙ БЕЛАРУСІ!

Нашы сэрцы перапоўнены радасцю і шчасцем: мы зноў на зямлі нашай дарагой сацыялістычнай радзімы, ва славу якой мы выканалі сталінскае заданне, зрабіўшы беспасадачны пералёт па маршруту Масква—Паўночны полюс—Паўночная Амерыка.

Праз газету «Звезда» гораца вітаем працоўных ордэнаноснай Савецкай Беларусі, якія трымаюць на моцным замку сваячэннага граніцы Савецкага Саюза. Гэтыя граніцы не пераступіць ніколі і ніякаму ворагу. Доблесныя лётчыкі заўсёды гатовы знішчыць непрацяцеля, адкуль-бы ён ні з'явіўся.

Ва славу нашай сацыялістычнай радзімы, ва славу вялікай непераможнай партыі Леніна—Сталіна, ва славу нашага правадзіра і друга любімага Сталіна мы гатовы да новых подвигаў, да новых дзяржанняў.

Герой Савецкага Саюза палкоўнік **М. М. ГРОМАЎ**,
Маёр **А. Б. ЮМАШОЎ**,
Ваенны інжынер 3-га ранга **С. А. ДАНИЛІН**.

ЗВАРОТ ГЕРОЯЎ

Вакал станцыі Негаралае ведае многа выдатных сустрэч. І ўсё-ж гучарыня сустрэча з'яўляецца выдатнай падзеяй, надзея запамятавацца. Беларускі народ дастойна сустраў слаўных сыноў Саюза, горацкіх сталінскіх сакалаў тт. Громава, Юмашова і Даніліна.

На вадзеле, майстэрска ўпрыгожаным у кветкі і зеляніну — трыбуна. За ёй на чырвоных палотнічках партреты правадзіроў народу — Леніна і Сталіна, партреты любімых сыноў нашай радзімы тт. Громава, Юмашова і Даніліна. За трыбунай з красачына кветкаў паліваюць светлавы доўжы — «Сталінскім сакалам паграічнае прывітанне».

Над трыбунай яркі доўжы, выражаючы пачуцці і жадаці беларускага народу: «Нахай жыўць слаўныя сыны нашай радзімы Громаў, Юмашоў, Данілін».

Ажыўлены паток людзей. Горацкіх сакалаў прымае вітаць слаўных паграічнікаў, чыгуначнікаў, калгаснікаў, дэлегацый працоўных Менска. Прыходзілі прастаўнікі ЦК партыі і Урада БССР.

Ідуць напружаныя хвіліны чакання. Як павольна ідзе стрэлка! Ноч не можа наступіць на стаячы, не можа зававаць святло, яна крадзецца навокал асветленай яркай агням стаячым, тулацца зморк. З пёмнай, чорнай ночы, адтуль з-за граніцы, з-за чорных кулі капіталістычнага свету раптоўна вырваецца паўночныя эксіпалтацы.

Вакал устрэжжаны. Кветкі, радасныя зоклічы, безліч прывітанняў — пелінацы сустрэчы беларускага народу агортае гораў. Яны ідуць да трыбуны.

Старшыня ЦК БССР тав. Стакун адкрывае мітынг. Ён прастаўляе слова ад імя партыі і Урада БССР сакратару ЦК КІ(б)В тав. Лавіцкаму. Ён перадае савецкім багатырам большасці прывітанне ад рабочых, работніц, калгаснікаў і калгасніц, усіх працоўных Беларусі.

Людзі, прастаўляючы сабе перад усім светам, перад усім нашай многамільённай краінай, заслужана носяць імя сталінскіх выхаванцаў, — гаворыць тав. Лавіцкі.

Наша краіна, наш народ даюць усё нова і новае стымулы для выхавання людзей-героў, людзей-смагароў, людзей барадзібной за справу партыі Леніна—Сталіна, за справу перазагата чалавечтва. Толькі наша краіна можа зыхоўваць такіх людзей як Громаў, Юмашоў, Данілін, і ганарыцца такімі людзьмі. Яны — док за таго, як наша партыя, як таварыш Сталін класіфікацыя вырошчваюць людзей, класіфікацыя аб іх штогодзіна, штогадзіна, штогодзіна.

Ад імя слаўных паграічнікаў гораца прывітанне сталінскім сакалам, мужным героям перадае тав. Сідарэнка.

ПРЫВЕТ, ПРЫВЕТ, ДАРАГАЯ РАДЗІМА!

Тысячы працоўных Менска, не гледзячы на позы час, прышлі на вакал сустрэць дарагіх герояў, слаўных сталінскіх пітонаў тт. Громава, Юмашова і Даніліна.

Вакал упрыгожан кветкамі, зелянінай. Безліч сцягаў. На фантоне вакальняга будынка вялікі партреты членаў Палітбюро і гераў-лётчыкаў. Тут-жа, побач, на чырвоным палотнічку паліваюць літары прывітання адважным сынам сацыялістычнай радзімы: «Слава Громаву, Юмашову і Даніліну — бесстрашным сакалам-сталінцам».

Над гукі «Інтэрнацыянала» поэт палітоўнік да перона. Мінутная напружасць, і ралтам перон агаляеца крыкам прывітання адважным сынам сацыялістычнай радзімы: «Слава Громаву, Юмашову і Даніліну — бесстрашным сакалам-сталінцам».

Над гукі «Інтэрнацыянала» поэт палітоўнік да перона. Мінутная напружасць, і ралтам перон агаляеца крыкам прывітання адважным сынам сацыялістычнай радзімы: «Слава Громаву, Юмашову і Даніліну — бесстрашным сакалам-сталінцам».

Старшыня ЦК БССР тав. Стакун адкрывае ўрачысты мітынг.

І вітаю нашых слаўных герояў-лётчыкаў, — кажа тав. Стакун, — ад імя ЦК КІ(б)В і Урада БССР, ад імя ўсіх працоўных ордэнаноснай Беларусі. Амаць павялічаны лётчыкі рэзультатыва прапалава над тым, каб зававаць Паўночны шлях, каб пакарыць суровую Арктыку. Німада афар пала ў барадзю за ажыццяўленне гэтай мары, але нікому да гэтага часу не ўдалося дасягнуць мэты. Гэта аказалася на сілах толькі краіне сацыялізма, толькі савецкім лётчыкам, выплываваным вялікім Сталіным.

Горацкі сакалаў сацыялістычнай краіны паказалі ўсуму свету, што наша авіяцыя служыць навуцы, культуры, справе міру, тады яе фашысцкія самалёты грамаць мірнае насельніцтва Іспаніі, Кітая, разбураюць лепшыя помнікі культуры, забі-

ваюць безабаронных жанчын і дзяцей! Чэсьць і слава савецкім лётчыкам, адважным сынам нашай сацыялістычнай радзімы!

Няхай жыць арганізатар нашых перамог, дарагі правадзіро і настаўнік, наш любімы таварыш Сталін!

Апошнія словы таварыша Стакуна пакрывавапа прысутнымі бунурні волескамі. Яны сціхаюць, але ўшыхваюць з новай сілай, калі я мікрафона паўлазлеца Героі Савецкага Саюза тав. Громаў, які адказвае на прывітанне.

Таварышы, над нас няма большай радасці, большага шчасця чым варушыцца на сваю паўночную радзіму, выхаваным сталінскае заданне. Для такой радзімы можна толькі перамацаць. Мы леем Вам слова, што наш пероў будзе толькі пачаткам барадзю за дасягненне перамогі савецкай авіяцыі, што ў хуткія часы нашай савецкай авіяцыі будуць пачаць ўсе сусветныя ракорты. Над кіраўніцтвам вялікага нашага правадзіра і друга любімага Сталіна савецкая авіяцыя атрымае нова і новае перамогі.

Доўгай авіянай адказваюць сустрэжжаныя на кароткую, але яркую прамоў таварыша Громава. Над перонам грываць прывітаньня вольчымі ў гонар гераў-лётчыкаў і ў гонар таго, хто натхніў і нагнае горацкіх сакалаў нашай слаўнай краіны на вялікі перамогі — у гонар Сталіна.

Мітынг закончаны. Таварышы Громаў, Юмашоў і Данілін накіроўваюцца ў свой рагон. Іх літаральна заківаюць кветкамі. У вольны вагона паліваюцца за гераў, за сцягі і кветкамі. Навольна авіяходзіць поэт. Героі-лётчыкі, суправалжжаныя захаляючымі вольчымі прывітаннаў, прадаўжваюць свой дасейны шлях — у чырвоную стаячу, у Маскву.

С. ГАЛКІН.

Ваш гераічны подвиг кілача на новыя перамогі

Сардэчна вітаем Вас, слаўных сталінскіх багатыроў, з шчаслівым прызванам на радзіму. Усёй пачасці станаўчай сям'ей гарыкоў гораца Вас, дарагі, абдымаючы.

Набыўшы сусветны рекорд беспасадачнага пералёту, паказалі вы найкарацейшы павяртыны шлях паміж СССР і ЗША, вы яшчэ раз прамаанстравалі вялікую магутнасць краіны перамогшага сацыялізма, паказалі, на што здольныя доблесныя, адважныя сталінскія выхаванцы. Непераможна наша пачасцівая радзіма, вырасціла такіх як вы — дзівоных гераў.

Ваш гераічны подвиг кілача нас, гарячых, на дасягненне новых станаўчых перамог на вугальным Фронтзе. Мы дадзі нашым авіяным заводам вугаль выдатнай якасці, каб нашы гордыя савецкія лётчыкі яшчэ вышэй, яшчэ далей.

Ад імя налётчыкаў шахты імя Сталіна — радзімы станаўчанага ружы — партгор шахты — ордэнаносца М. Дзюнану.

Забойшчыні-станаўчаны: Сінягоўскі, Сілін, Тіаненка.

Начальнікі участкаў: Волкаў, Крыскін.

Інструктар «Данбасвугал» — ордэнаносца Маластаў.

Ваш гераічны подвиг кілача нас, гарячых, на дасягненне новых станаўчых перамог на вугальным Фронтзе. Мы дадзі нашым авіяным заводам вугаль выдатнай якасці, каб нашы гордыя савецкія лётчыкі яшчэ вышэй, яшчэ далей.

Ад імя налётчыкаў шахты імя Сталіна — радзімы станаўчанага ружы — партгор шахты — ордэнаносца М. Дзюнану.

Забойшчыні-станаўчаны: Сінягоўскі, Сілін, Тіаненка.

Начальнікі участкаў: Волкаў, Крыскін.

Інструктар «Данбасвугал» — ордэнаносца Маластаў.

Ваш гераічны подвиг кілача нас, гарячых, на дасягненне новых станаўчых перамог на вугальным Фронтзе. Мы дадзі нашым авіяным заводам вугаль выдатнай якасці, каб нашы гордыя савецкія лётчыкі яшчэ вышэй, яшчэ далей.

Ад імя налётчыкаў шахты імя Сталіна — радзімы станаўчанага ружы — партгор шахты — ордэнаносца М. Дзюнану.

Забойшчыні-станаўчаны: Сінягоўскі, Сілін, Тіаненка.

Начальнікі участкаў: Волкаў, Крыскін.



Сталінскае заданне выканана. Устаноўлены новыя сусветныя рэкорды дальнасці палёту па прамоў. (СФ).

ПРЫВІТАННЕ МУЖНЫМ СЫНАМ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ РАДЗІМЫ!

Тт. ГРОМАВУ, ЮМАШОВУ, ДАНИЛІНУ

Вайны і камандзіры Беларускай ваеннай акругі гораца вітаюць гераў-лётчыкаў, адважных зававаўнікаў транспаларнай трасы, устуніўшых сёння зноў на родную савецкую зямлю.

Ваш выдатны пералёт наватне байцоў і камандзіроў на новыя поспехі ва ўмацаванні абароннай магутнасці захадніх рубяжоў Краіны Саветаў.

Мы ганарымся вашай мужнасцю, гераізмам, мы ганарымся нашай радзімай, выхаванай слаўных сталінскіх сакалаў.

Краіна Саветаў — радзіма гераізма.

У б'тучых бах з ворагамі сацыялізма нашы байцы і камандзіры таксама змогуць паказаць прыклады адвагі і мужнасці, сакрушаць і разграмляць да канца ворагаў на іх-жа тэрыторыі.

Слава герам-лётчыкам!

Слава партыі Леніна—Сталіна!

Слава вялікаму Сталіну — выхавателю, бацьку, дошпаму другу гераічных савецкіх лётчыкаў!

Ваенны Совет БВА: Камандары 1-га ранга БЕЛОЎ, Армейскі камісар 2-га ранга МЕЗІС.

ВЫ ЗАСЛУЖЫЛІ ЛЮБОЎ НАРОДУ

Таварышоў Громава, Юмашова і Даніліна працоўныя Масквы сустракаюць з радасцю і з захваленнем. Легендарныя лётчыкі заслужылі любоў народу. Яны дастойны гэтай сустрэчы.

І вядо адважных сыноў маёй радзімы даўно. Асабліва — Міхаіла Міхайлавіча Громава, які не толькі навучыў дзесяткі і сотні маладых людзей лётнаму майстэрству, але і сам, пачынаючы з 1925 года, хоць і у вялікіх пералётах, і не быўшы яшчэ вышадку, каб Міхаіл Міхайлавіч не выканаў задуманага рашонанаці задання.

Інчэ раз вітаю таварышоў і ганаруся сваёй краінай, выхаванай выдатных людзей — Громава, Юмашова і Даніліна. Такіх людзей у нас многа — дзесяткі і сотні, а заўтра іх будзе яшчэ больш тысячы.

Герой Савецкага Саюза М. В. ВАДАП'ЯНАЎ.

СА ЗВАРОТАМ НА РОДНУЮ ЗЯМЛЮ

Гараца прывітанне Громаву, Юмашову і Даніліну — гераічным сынам вялікага савецкага народу, якія зртаваюцца на родную зямлю.

Над сцягамі і ільчымі Арктыкі, над лясамі, паламі і гарамі Паўночнай Амерыкі мы горда пранеслі марку савецкай індустрыі, доблесць людзей, выхаваных партыяй Леніна—Сталіна. Сваім гістарычным ракордным пералётам вы пракалі павяртаную дарогу паміж Масквой і Сан-Джасінто, умацаваўшы дружбу двух вялікіх краін.

Упаўнены, што свет не раз яшчэ вымавіць з захваленнем вашы імёны, імёны гераў, перамагаючых прыроду на карысць усёго чалавечтва.

Борт самалёта «Н-206»: Спелнёў, Галавін, Рубінштэйн, Чачын, Фрутацкі.

НЯМА КЛОПАТАЎ АБ ШКОЛЕ

(Агляд рабел'норайскіх пісем)

Безгаспадарчасці і запіганасці вядучай часткі школ свецільні аб тым, што многія палітычныя і сацыяльныя арганізацыі не адчуваюць сур'ёзнай адказнасці за ліквідацыю вынікаў школьнага ў сістэме народнай асветы. Больш таго, няўвага і абыходнасць да важнейшых пачатковай падрыхтоўкі да новага навучальнага года з'яўляецца па сутнасці патураннем школьнай дзейнасці, якую несумненна яшчэ праводзяць варажскія элементы і іх пасобнікі.

Яркім прыкладам гэтага можа служыць становішча школ у Калічэйскім раёне. Рах сур'ёзных сігналаў аб засмечанасці школ і дзейнасці клясава-варажскіх элементаў сакратар райкома партыі тав. Пішквіч злучыўся з амажарамі, не рэагуе на іх. Пішквіч, які шпунь у рэакцыю настаўнікі, часта становіцца ў абарону ненадзейных людзей, не заслугоўваючых давер'я. Так было з настаўнікам Лабановічам і інш. Падарожай з'яўляецца практыка ўкамп'юнавання школ настаўнікамі, якую тэаіна праводзіць Пішквіч і райана. Дырэктары і загадчыкі школ не знаёмыя з людзьмі, якія дуюць іх працаваць.

У раёне, як піша т. Марцінкевіч, не клопатуюцца аб рамоне школ. У гімназіяўскай, каліжэйскай і іншых НСШ да рамону яшчэ не прыступілі. Ніхто з Калічэўскай школы не бывае і наведаннем парадку ў іх не займаецца. Райана па сутнасці не існуе.

Усё гэта не выклікае ніякай трывогі з боку сакратара РК тав. Пішквіча за становішча ў школах. Практыка ўхілення ад апрацоўкі пачатковай падрыхтоўкі школ раёна нічога агульнага не мае з сапраўднай практыкай партыйнага кіраўніцтва.

Бясхлоснасць асноўнага падрыхтоўчых школ з новаму навучальнаму году можа адчувацца ў Лужыцкім раёне, — піша настаўнік. Тут рамонт школ праходзіць без наглядку. У Сіманавіцкай НСШ на рамонт было залучана 6.000 рублёў, але былы дырэктар Нікалаў сродкі скарэстаў, іх яму пажадалася, а школа атрылася неапрацаванай. Наведанні школы, загадчыкі райана т. Шылоў пратраўнаваў з'явіў рамону, а мер ніякіх не прыняў. Груба адносіцца Шылоў да настаўніцкай і навадарот, не прымае мер да такіх як Нікалаў.

Лужыцкі райком партыі ведае аб дзейнасці Шылоўскага, але не заклікае яго да працы.

Дабра неадважліва ідзе падрыхтоўка школ г. Рэчыцы. Не скончаны яшчэ рамонт, некалькі настаўнікаў, — піша Вядоўчы. Сталінісцкая руская сярэдняя школа пабудавана, але ёсць больш 30 неабходна, якія павінны быць быць знішчаны да пачатку вучобы. Але ў выніку біязейнасці горасвета (старшыня Курчынскі) і мясцінных асобін будаўляльнікі будынак несуцца, а недаробкі не ліквідуюцца.

Загадчык Чэрніцкай школы (Тураўскі раён) Дрончанка ў сваім пісьме расказвае, як загадчык райана т. Муравін зрывае рамонт яго школы. Муравін даволі памышаным школы заняць пад канцылярыю калгаса і ўсемерна заняўся да апошніх дзён рамонт. Больш таго, Муравін сам загадаў для адрозна схода знесці ўсе адромантаваныя скарэйшай, на якіх не высахла яшчэ фарба. Унесь рамонт падрыхтоўку састанавіў. Старшыня калгаса Занкевіч, заняўшы памышаным школы, не толькі не жадае яго адромантаваць і аскабаны, а навадарот, параждае Дрончанку «ўбрацца». Такія адносіны да школы не проста бясхлоснасць, а школьнае і Муравін і Занкевіч павінны трымаць адка.

У Сухараўскім сельсавеце Чавускага раёна, — піша С. К., — ёсць 7 пачатковых і агульнаадукацыйных школ. У верасні ў іх было каля 1.100 вучняў, але ні адна школа да навучальнага года яшчэ не падрыхтавана. Старшыня сельсавета т. Пісераў сваімі азначанымі паводзінамі проста зрывае рамонт. Ён залучаў сродкі для рамону школ скарэйшай для апрацоўкі памышаным сельсавета. Дзейнасць Пісерава накіравана на з'яўленне новых сродкаў ад райкама для рамону, ён зноў скарэстаў іх для сельсавецкіх спраў, а школьнымі работнікамі адказае: «Грошай няма». Наогул старшыня сельсавета Пісераў не паважае адносіны да школ, на працягу ўсяго часу скарэстаўвае школьныя сродкі для адрозна мэт. Для школ ён не даў сродкаў назат для закупкі вяртэў, кубкаў.

Пішэ да гэтага часу рамонт школ па Бабуцінцкаму сельсавесу (Петрыкаўскі раён) не расачат, — піша студэнт Грыгаровіч. Апрача гэтага, школы сельсавета ён забірае на настаўнікаў. Так было ў мінулым годзе, так ёсць і зараз. Ні райана, ні Шэраўскага сельсавета пра з'яўленне з'яўляюцца ў мінулым годзе, ніякіх мер яшчэ не прынялі.

Аб бясхлоснасці адноснах да школ гаворыць у сваім пісьме дырэктар Барыскай школы Глухавіч Грыгор'еў. Гэта школа восте ужо другі год не мае свайго стагна памышаным. Ні Барыскага района арганізацыі, ні Шэраўскага сельсавета ніякай увагі на школу не звараць і фактычна садейнічаць на развалу. Такое становішча непрыма.

Можна прывесці дзесяткі прыкладаў аб тым, што многія яшчэ забочуць аб ліквідацыі вынікаў школьнага ў сістэме асветы, аб наведанні парадку ў школах, а на справе мірацца з агіямі з'яўляюцца. Пара пачоўніцы з такімі адносінамі да падрыхтоўкі да навучальнага года.

Партыйнае кіраўніцтва павінны ўзяць у свае рукі справу наведання парадку ў нашых школах.

ЗРЫВАЕЦА НАВУЧАЛЬНЫ ГОД

У 1935 г. у Меньску была арганізавана дзіцячая музычная студыя. Алізна ў БССР. З першых жа чужоў студыя прыцягнула да сябе вялікую цікавасць дзяцей і іх бацькоў. Дзяцінае наступілі ў студыю большымі многа. Але задавоўны ўсе просьбы няк нехта было з-за адсутнасці памышаным.

З самага дня арганізацыі студыя знаходзіцца на становішчы бясхлоснасці. То ёй адвадзіць які-небудзь кабінет на сумнішчым, то перакідаюць у прымежныя пачынаюць пачынаюць. Нарэшце, менскі гарана адпусціў студыю адзіна пакой у 11-й школе на Украіне горада, куды нават не хадзіць трамвай.

СЛІОЗБЕРГ.

Не гледзячы на самыя дрэнныя ўмовы, у студыі разгорнута каштоўная работа. Аб гэтай паспяховай рабоце свецільні дзіцячых мастацкіх выстаўкі ў Палацы культуры і акіябары ў Доме мастакоў.

У гэтым навучальным годзе ярыгнуча новы набор ў студыю. Але новы набор, як і ўся дзейная работа студыі, будзе магчымым толькі пры ўмове, калі яна атрымае хоць больш-менш палітычнае памышаным. Менскі гарана яна неадважліва значныя студыі і ігаруе яе.

Мы патрабуем ад горасвета — не дапусціць зрыну работы студыі і забяспечыць яе памышаным.

Ітак, польскі генерал прышоў да вываду аб тым, што Совецкі Саюз «нехта перамачы да таго часу, пакуль ён не паражна адначасна палітычна». А з той прычыны, што палітычнае становішча ў краіне сацыялізма непахісна, то і мары аб ваенным паражэнні СССР з'яўляюцца бясхлосным брэдам.

Між іншым, Кутшэба даказаў не зрабіў усе вывады з пачэй 1920 года. Яго кніга з'яўляецца ў асноўным да бясхлосных спроб даказаць, што ў прываце польскай агрэсіі віноўны ўмовы, а не «каваліцтва». У адпаведнасці з гэтай устаноўкай бравы генерал зусім не дасувае вывады аб сучасных планах польскіх імперыялістаў германскага фашызма. Ён піша:

«Запаха многа значыць для Польшчы Кіеўскі паход, каб мы маглі аб ім змяніць. Навадарот, мы павінны памыцца, што Белы арод у гісторыі Польшчы двойчы прасіраў свае крылі пад «Залатымі брамамі» Кіева: у 1018 і 1920 гг. Мы павінны памыцца таксама аб тым, што Белы арод аляпце агуль да таго, каб абараніць сваё гняздо пад Віслія. Ён свядомы ў палітычных і ваенных адносінах гаспадары вялікай часткі ўсходніх зямель, мяжуеючых з украінскім, беларускім і расійскім народамі, мы павінны ведаць, пама значэнне і пераходзячы ўплыў у гэтай частцы Еўропы».

У сваіх патагах абрутаваць дзеянні антысавецкія планы саюзіцкай германскага фашызма гэтыя аўтар прабуе нават увакрасіць... 1018 год. Курам на смех! Не шкодна-б пану Кутшэба не губляць галавы і памятаць, што 1937 год — не толькі не 1018, але і не 1920 год.

Любая новая спроба польскіх Мальбуркаў працірыць магчымасці паход будзе ушчэнт разбіта агіямі краінай сацыялізма і — ле неаскаржальнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй, а ворагі СССР палісцуд заслужанае пакарэнне па сваёй уласнай тэрыторыі.

К. РАЗІЦІН.
«Правда».

ШТО ГЭТА—НЕЙТРАЛІТЭТ?

Гістарычная пастава СНК СССР і ЦК КП(б) «Аб аказанні дапамогі калгаснаму мястэву Беларускай ССР і аб ліквідацыі вынікаў школьнага ў сістэме народнай асветы ў сувязі з вайсковымі ўмяшчэннямі ў калгаснае ўладанне ўмяшчэннямі на тысячх сходаў калгаснага і аднаасобніцкага. Яны штыра дзякуючы таварышу Сталіну за вялікі клопат і беларускі народзе. Зусім відавочна, што ёрад партыйнымі, сацыялістычнымі і арганізацыйнымі стаяць з'яўляюцца адказна за хуткай і дакладнай рэалізацыі гэтай паставы.

Але відаць, што намеснік наркома земпробства БССР тав. Баранчык з гэтай паставы не агозден. Нічым іншым нехта думачы той агіям факт, што ў Наркамзе нягласна абвясцілі нейтралітэ, рыхліваюцца, што аб гістарычнай паставе нічога не ведаюць.

Пастава была апублікавана 4 жніўня, у Наркамзе да 16 жніўня (12 дзён) б яе існаванні ўпарта маўчалі. Толькі 16 жніўня ўпершыню пастава абмеркавана а сходах калгаснага работнікаў НКЗБ. Сяод работніцкай апарата можна пацвердзіць тая размовы:

— Спраўды наш наркамат стаіць у баку, але тут віна не нас, радавых работнікаў, а нашых кіраўнікоў. Мы ўвесь час нават не ведалі, што канкрэтная граба аб'явілі. Ніхто з намі не гаварыў.

Наркамзем нічога не зрабіў па рэалізацыі паставы СНК СССР і ЦК ВКП(б), толь з часу яе выдання прайшло 20 дзён. Язюма, што ва многіх раёнах пры пазнаванні калгасніцкай прсыдзіліцкай часткі і залучаныя скажэнні. Гэтыя скажэнні ў некаторых месцах з'яўляюцца вынікам школьнай дзейнасці яшчэ да канца не змыртаны ворагаў, якія імкнуцца ўкамп'юнаваць гістарычную паставу партыі і ўрада перад калгаснікамі і аднаасобніцкамі. Якую-ж лінію займае Наркамзем? Ён раіць у гэтыя справы не ўмяшчацца.

Або ўзяць пытанне аб ліквідацыі школьнай арганізацыйнага саюзаў. І тут не абмясцоў без скажэнняў і падрыўной работы ворагаў народа. Замест перадачы зямлі ліквідуемых саюзаў калгасам, у некаторых раёнах на гэтых землях пачалі арганізоўваць новыя «калгасы». Ёсць факт, калі ворагі імкнуцца выкарыстаць момант ліквідацыі саюзаў для раскідвання і разбаварвання іх маемасці. Але і тут Наркамзем зноў прытрымліваецца нейтралітэ.

Тав. Баранчык маўчыць і не спамінае, хопь аб скажэннях паставы Наркамзем атрымаўшы мота сігналы.

Такія-ж непартыйныя адносіны т. Баранчыка да барабы за ліквідацыю вынікаў школьнага ў сістэме асветы і ў іншых пытаннях.

Цяпер усім вядома, што ворагі народа старанна забочуць насенную справу. СНК СССР у сваёй паставе, якая ўхвалена Чэрвеньскім пленумам ЦК ВКП(б) «Аб мерах па палітычнаму насенню з'яўляюцца культур», вызначыў канкрэтную праграму барабы за наважэнне больша-відага парадку ў насеннастве. Будучы намеснікам наркома, т. Баранчык сарваў мерапрыемствы па выкананні гэтай паставы. Значыцца біязейнасць прывяла да таго, што арганізацыя ў БССР па паставе саюзнага ўрада 53 раённыя насеннаводчыя гаспадаркі не забяспечаны гатунковым насеннем для саўбы азямых. Гэта ў той час, калі яны павінны быць расаднікам высокагатунавога насення збожжавых.

Міжрэбны гатункаабмен сарваў. Насеннаводчыя гаспадаркі, якія павінны служыць прыкладам для ўсіх калгасаў, з прычыны адсутнасці гатунковага насення зрываюць дзяржаўныя тэрміны саўбы азямых, груба парушаюць элементарныя правы агратэхнікі. Насеннаводчы адзед у Наркамзе не стораі. Уся гэта работа аддадзена на водкуп неймаму Загаральскаму.

Зрываецца і ўнутрыраёныя гатункаабмен. Рэспубліка пастаўлена перад прамоі паргозай зрыну вызначаных партый і ўраам мэрыярыемстваў па палітычнаму насеннаводчай справы.

Так т. Баранчык «змагаецца» за ліквідацыю вынікаў школьнага ў сістэме сельскай гаспадарчы.

Дзесяткі і сотні аднаасобніцкаў па-рапейскаму аб'яваюць парогі Наркамема, скардзяцца на незаконныя дзеянні некаторых сельсавесцаў і раённых арганізацый, скажэння, што іх аднаасобніцкаў, незаконна пазбавілі зямлі, прсыдзіліцкіх участкаў. Але ўсё гэта бязрэзультатна.

За час сваёй работы ў Наркамеме т. Баранчык не пачаў ніводнага прышчыповага пытання барабы за ліквідацыю вынікаў школьнага ў сістэме асветы. Больш таго, ворагі народа, якія да апошняга часу аставаліся нявыкрытымі ў Наркамеме, сабатавалі працы дырэктывы ЦК ВКП(б), данкі яшчэ некалькіх месцаў таму казалі, аб ліквідацыі вынікаў школьнага ў сістэме сельскай гаспадарчы БССР. Аб тым, што гэтыя дырэктывы партыі сабатауюць, не мог не ведаць т. Баранчык. Ён маўчыць агдажвае з вліччым ворагаў на сабатаж дырэктывы ЦК ВКП(б).

Такія пазіцыі т. Баранчыка ў пытаннях барабы за ліквідацыю вынікаў школьнага ў сістэме асветы выклікаюць негэтыўныя вынікі школьнага ў сістэме асветы. Ішчэ ў час сваёй работы ў Барысаве ён натуральна школьнаму дзейнасць ворагаў народа.

Будучы старшынёй Барысавскага РВК, т. Баранчык залучыў грубыя прыкрыы ў саветах рабоне. З ведама РВК ворагі народа дзекваліся над працоўнымі раёна. Па ўказанні РВК і яго старшынёй незаконна абіраўся маемасць у аднаасобніцка, пазбавілі калгасніцкаў сязіб, старалі самага на селянскіх землях, пірацілі правы калгасніцкаў і аднаасобніцкаў.

У горадзе Барысаве адкрыта дзейнічаў абнагнечны вораг, які праводзіў школьнае на школаводзе, хлебававоде, камбінаце «Комінтэрн» і іншых прапачыемствах. І ўсё гэта праходзіла міма РВК і яго старшынёй т. Баранчыка. Аб гэтым было ніяма сігналаў. Аднак, у рывыкаемкоме да галасу працоўных не прыслухоўваліся.

Барысавскі раён забудыў ў пасеўнай кампаніі выхадзіць «першы». Аказваецца, што т. Баранчык, каб біліцьны сваімі «поспехамі», даваў кожны год окупаціра-пельскія зводкі. Так было ў 1935 годзе, калі РВК рапартаваў аб скажэнні саўбы. Пасля тагога паратра саўбы ў калгасна працягвалася некалькі пацізэнак.

Баранчык быў членам бюро райкома партыі. Працаваў разам з выкрытымі зарэз польскімі шпіёнамі. Між тым, ён не прадуваў і не праўляе ніякай палітычнай агіямнасці ў выкрыці ворагаў народа. І калі бюро райкома даручыла яму правесці зрыну некалькіх камуністаў аб традзіцкіх выступленні адна адназнага работніка, т. Баранчык гэту справу змазаў.

І гэта, бытавое разлажэнне культуры авалася ў РВК. У калгасна наладжвалі масавыя палойкі з растраці калгасных грошай, на якіх абавязкова прысутнічалі раённыя кіраўнікі.

Ші не за гэтыя «заслугі» т. Баранчык, па рэкамендацыі выкрытых зарэз польскіх шпіёнаў апынуўся на пасадзе намесніка наркома земляробства БССР?

І. ШЛЯФЕР, М. АСТАПЕНКА.



Небывалы ўраджай садавы ў гэтым годзе ў калгаснах Беларусі. НА ЗДЫМ-НУ: калгаснік т. Яёніскі (калгас імя Дзержынскага, Буданашалеўскага раёна) аглядае ўраджай яблык.

У АВАНГАРДЗЕ НА ВЫТВОРЧАСЦІ

З моманту прыбыцця ў Жлобінскае леп паравозаў серыі «Эг» — рамонт прасмэлянак стаў самым вострым пытаннем у рабоне рамовых брыгад. Патрабавалася паставіць на гэту работу чалавек, не толькі ведаючага справу, але і та канца ёй аданага.

Партыйнае кіраўніцтва высунула на гэты аказанні ўдзел камуніста т. Шакала. Стара работчы на вытворчасці Антон Хрыстафоравіч на працягу больш двух дзесяцігаў свай работы неаднаразова даказваў сваю адданасць даражнай яму справе. Дванаціцігадовае прабыванне ў радах камуністычнай партыі выправавала ў т. Шакала чалавек вялікай білы волі з нястомнай энэргіяй.

Аналядыцы найвышэй тэхнічай. Шакаль стаў высокакваліфікаваным аўтамадармушчыкам. Свой багаты вопыт работы ён не трымае ў скарпе, з лязмагае малым рабонцам стаць майстрамі высокай кваліфікацыі. Восі і зараз, прауючы на прасмэлянак, Шакаль суме навучыць свайго падручнага камсавольца т. Каліноўскага аўтаармушчыкай справе.

— Магу зарэз смець іеці ў адпачынак — заяўляе т. Шакаль, — з-за прасмэлянак паравозы не будуць праціваць.

Машыністы Жлобінскага леп добра помняць, як раней абсталява праца. Зартымі ў пачатку паравозаў з-за нясураўнасці прасмэлянак былі сістэматычна з'явалі. Зараз гэтага няма. Я вяртацца т. Шакала заўважыў можна бачыць пачуццэна змашнак прасмэлянак. Такая ўжо ў яго звычка — заіць бяды не чаіць.

Камуніст павінен быць стахановаўцам. Тав. Шакаль і тут не адстае. Ён агіям з першых уключыўся ў стаханавскі рух і з гонарам носіць званне стаханавца. У чэрвень ён выканаў праграму на 300 проц. Да свята чыгуначнікаў — 30 ліпеня т. Шакаль прышоў з такімі-ж поспехамі ў свай рабоне.

Усё гэта — рэзультат не толькі ўмення працаваць, але і стэспійнай барабы за апраўданне высокага звання члена партыі. Так пікі і «маленькі» чалавек на «маленькіх» сваім пасту ўме рабіць вялікія справы. Ён дабіраецца іх вяртучы і нястомнай работай, забяспечваючы авыгарную ролю камуніста на вытворчасці.

А. ГІЗУНТЭРМАН.

ДОМ АДПАЧЫНКУ ДЛЯ ЦЯЖАРНЫХ ЖАНЧЫН

У Ждановічах, каля Менска, пабудуецца да канца года абсталявана першага ў рэспубліцы дома адпачынку для цяжарных жанчын па 50 месц. Стварэння ўсё ўмовы для культурнага адпачынку — добрага мэбля, пікавіраваныя ложка, каўры,

КОНКУРС НА ЛЕПШУЮ ПЕСНЮ І МАРШ

Кіраўніцтва па справах мастацтваў пры Союзнам БССР, Дзяржаўнае выдавецтва, Саюз савецкіх існаменнікаў, арганізат савеза кампозітараў і Менскі дом народнай творчасці абвясцілі прадастаўляці конкурсу на стварэнне масавых песень і такстаў да іх, апрацоўку народных песень — беларускіх, ўкраінскіх і напісанне маршаў для духавога аркестра

ДЛЯ Чырвонай Арміі, клубнай, рабочай і калгаснага самадзейнасці.

Для прывадацы аўтару вызначаны рад прамі да сумы ад 750 рублёў да 3.000 рублёў. Тэрмін апрацоўкі работ для пачаў да 15 верасня і для кампозітараў да 1 кастрычніка 1937 г. За выданне прывадачных твораў аўтарскі гонарар будзе выплачывацца звыш выданай прамі.

Дзяцінае наступілі ў студыю большымі многа. Але задавоўны ўсе просьбы няк нехта было з-за адсутнасці памышаным.

З самага дня арганізацыі студыя знаходзіцца на становішчы бясхлоснасці. То ёй адвадзіць які-небудзь кабінет на сумнішчым, то перакідаюць у прымежныя пачынаюць пачынаюць. Нарэшце, менскі гарана адпусціў студыю адзіна пакой у 11-й школе на Украіне горада, куды нават не хадзіць трамвай.

Мы патрабуем ад горасвета — не дапусціць зрыну работы студыі і забяспечыць яе памышаным.

Ітак, польскі генерал прышоў да вываду аб тым, што Совецкі Саюз «нехта перамачы да таго часу, пакуль ён не паражна адначасна палітычна». А з той прычыны, што палітычнае становішча ў краіне сацыялізма непахісна, то і мары аб ваенным паражэнні СССР з'яўляюцца бясхлосным брэдам.

Між іншым, Кутшэба даказаў не зрабіў усе вывады з пачэй 1920 года. Яго кніга з'яўляецца ў асноўным да бясхлосных спроб даказаць, што ў прываце польскай агрэсіі віноўны ўмовы, а не «каваліцтва». У адпаведнасці з гэтай устаноўкай бравы генерал зусім не дасувае вывады аб сучасных планах польскіх імперыялістаў германскага фашызма. Ён піша:

«Запах многа значыць для Польшчы Кіеўскі паход, каб мы маглі аб ім змяніць. Навадарот, мы павінны памыцца, што Белы арод у гісторыі Польшчы двойчы прасіраў свае крылі пад «Залатымі брамамі» Кіева: у 1018 і 1920 гг. Мы павінны памыцца таксама аб тым, што Белы арод аляпце агуль да таго, каб абараніць сваё гняздо пад Віслія. Ён свядомы ў палітычных і ваенных адносінах гаспадары вялікай часткі ўсходніх зямель, мяжуеючых з украінскім, беларускім і расійскім народамі, мы павінны ведаць, пама значэнне і пераходзячы ўплыў у гэтай частцы Еўропы».

У сваіх патагах абрутаваць дзеянні антысавецкія планы саюзіцкай германскага фашызма гэтыя аўтар прабуе нават увакрасіць... 1018 год. Курам на смех! Не шкодна-б пану Кутшэба не губляць галавы і памятаць, што 1937 год — не толькі не 1018, але і не 1920 год.

Любая новая спроба польскіх Мальбуркаў працірыць магчымасці паход будзе ушчэнт разбіта агіямі краінай сацыялізма і — ле неаскаржальнай Рабоча-Сялянскай Чырвонай Арміяй, а ворагі СССР палісцуд заслужанае пакарэнне па сваёй уласнай тэрыторыі.

К. РАЗІЦІН.
«Правда».

КРЫТКА Ь БІБЛІЯГРАФІЯ

КАШТОЎНАЕ ПРЫЗНАННЕ ГЕНЕРАЛА КУТШЭБА

Семнаццаць год прайшло з таго часу, як створаная Вялікай прадстарскай рэвалюцыяй Чырвоная Армія работчы і сялян адбіла паход панавай Польшчы на зямлі савецкіх рэспублік — Украіны і Беларусі. Гэты паход увабляў чарговы спробу Антанты знішчыць савецкую краіну. На чале польскай арміі стаў маршал Пісудскі, залучыўшы ў адной асобе вярхоўную ваенную і грамадзянскую ўладу ў Польшчы.

Выковачычы волю буйных імперыялістычных драпежнікаў, маршал Пісудскі праследваў вайной супроць савецкіх рэспублік і ў часныя захватніцкія моты Польшчы. «Феадыялітычная канцыяцыя» набойчыка маршала заклучалася ў імя — нені да захату зямель на ўсходзе — да захату Украіны, Беларусі і Літвы. Гэты імперыялістычны моты, з прывадачай яснасцю ўскрыты ў працах Лейна і Сталіна, да апошняга часу сарамліва замоўчваліся ў рабонах польскіх гісторыкаў.

Тым большую запіганасць выклікае выданая нядаўна кніга вінага генерала Талдуша Кутшэба «Кіеўскі паход 1920 г.» Аўтар кнігі — зарэз пачатка польскай Ваеннай акадэміі — узнічалі ў 1920 годзе штаб 3-й польскай арміі, якая пач вялікіх пельствам генерала Рыда-Сміглы заняла пельствам генерала Кіеўскага Кутшэба і яго ІІ аддзела, архівы польскага міністэрства замежных спраў і т. п.

Перш за ўсё генерал Кутшэба тлумачыць, чаму кіруючыя польскія колы да гэтага часу прывадачы ўтойвалі сапраўдныя моты вайны супроць савецкіх рэспублік. Аказваецца, сам Пісудскі загадаў не дабальваць лішняга.

«Да гэтага часу, — пі

ВАЙНА ЯПОНІЎ СУПРОЦЬ КІТАЙСКАГА НАРОДУ

КІТАЙСКІЯ ВОЙСКІ КІТАЙСЬКАГА НАРОДУ

БАМБАРДЫРОВАКА ШТАБА ЯПОНСКАГА МОРСКАГА ДЭСАНТА

ШАНХАЙ, 20 жніўня. (БЕЛТА). Згодна паведамлення штаба кітайскіх войскаў, на цэнтральным участку фронту Хоньчю кітайскія войскі паспяхова занялі ўноч на 20 жніўня верфі Уэйсай сёння прадаўжалі з боем прасоўвацца, прымушваючы японцаў адступіць. На ўсходнім участку раёна Іпіншю кітайскія войскі пры падтрымцы авіяцыйнай авіяцыі ўзялі фабрыку Ранаг і ідуць на ўсход. На паўночным участку Чапей кітайскія войскі ліквідавалі японцаў. З боку Паўночнага вяртала кітайскія войскі наступалі ў паўднёва-заходнім напрамку.

Кітайскія самалёты бамбардыравалі сёння штаб японскага морскага дэсанта. Японская авіяцыя бамбардыравала ў Чапей раён сканцэнтравана кітайскіх войскаў. Вельмі лютай бамбардыроўцы падаргалася кітайская частка горада Наньтао.

УПАРТЫЯ БАІ

ШАНХАЙ, 21 жніўня. (БЕЛТА). Агенцтва Сэнтрал Нюс паведамляе, што 19 жніўня зноў пачаліся ўпартыя баі ў раёне Нанькоу. Японскія войскі атакавалі пазіцыі кітайскіх войскаў у Хуньлюане і Мабаочуане з мэтай авалодаць Нанькоўскім праходам. Атака была адбита.

ШАНХАЙ, 21 жніўня. (БЕЛТА). На Бэйпін-Суйюаньскім фронце кітайскія войскі прасоўваюцца ў напрамку да Шахе, за 25 кілометраў ад Бэйпіна. Кітайскія самалёты атакавалі японскія часткі ў Чэй-сінцзяне, за 20 кілометраў на поўдзень ад Бэйпіна.

ЗВЕРСТВЫ ЯПОНЦАЎ

ШАНХАЙ, 21 жніўня. (БЕЛТА). Кітайскія газеты паведамляюць аб зверствах расправаў японскіх салдат над кітайскімі насельніцтвам, не паспеўшым эвакуіравацца з Ханьчю. Тры вуліцы завалены трупамі. У раёне Бунг-Род палыя групы кітайскіх бежанцаў, якія прабавалі перабрацца ў міжнародны сьцежынец, былі забітыя японцамі.

ПАВЕТРАНЫ НАЛЁТ НА НАНКІН

ШАНХАЙ, 20 жніўня. (БЕЛТА). Сёння, у 8 гадзін раніцы, 6 японскіх бамбардыроўчыкаў у суправаджэнні 6 эпіпланавых зрабілі налёт на Нанкін. Дзве бомбы ўпалі каля аэрадрома, не прычыніўшы ніякай шкоды. Ян паведамляе карэспандант Райтэр, азіяцкі японскі знішчальнік у часе палёту быў збіты.

ПАЖАРЫ У ШАНХАІ

ШАНХАЙ, 21 жніўня. (БЕЛТА). Усходняя частка Шанхай ахвачана пажарам. Раён вуліцы Уэйсай спален. Усюды гудзі пажарныя аўтамабілі, якія выносяць пажар у лічы месцах. Гарыць японскія прадпрыемствы. Пажары ўспыхнулі ўчора раніцай пасля паветранай бамбардыроўкі, зробленай японскімі самалётамі. Японскія агенты пашалі табачную фабрыку на Брэйль. Сёння раён пажар успыхнуў таксама ў раздзін месцах.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ

21 жніўня ў выніку вострага міжпартыйнага прадпрынятай пры падтрымцы англійскай, рэспубліканскай выхадцаў былі пакінуты некаторыя пазіцыі, але затым зноў іх занялі.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

Рэспубліканскія артылерыя паспяхова абстрэла пераходзіла перавозны падмаваннаў на чыгуначнай лініі з Талаверы ў напрамку Мадрыда.

У ТЫЛУ У МЯЦЕЖНІКАЎ

На паўднёвым фронце, у раёне вёскі Орхіва, на паўночным ўсход ад Мадрыда, 21 жніўня чуваць буды працяжная стрэльба ў тылу ў мяцежнікаў.

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

На сантанерскім сектары 21 жніўня пасля бою, у часе якога мяцежнікамі былі пачынены ў ход будыныя тэхнічныя сродкі, мяцежнікі занялі вёску Вега дэль Нас (на паўночным ўсход ад Райноса). Усе спробы мяцежнікаў узяць Отануру (на паўночным захад ад Вега дэль Нас), Барсена дэ Пік дэ Ронча (каля 15 кілометраў на поўнач ад Райноса) скончыліся няўдачай. Мясцежнікі нанеслі значныя страты.

ПРАЦЯГ ПРІЁМУ ЗАЯЎ У ВАЕННА-МОРСКАГА ВУЧЫЛІШЧЫ

З месца на-ранейшым паступаюць заявы і прыкладныя тэрміны прыёму заяў у ваенна-морскія вучылішчы РСЧА. У сувязі з гэтым кіраўніцтва морскіх сіл РСЧА працягвае тэрмін прыёму заяў у ваенна-морскія вучылішчы да 15 верасня.



Прабыванне эскадры ваенна-морскага флота ЗША у Владзівастоку. НА ЗДЫМКУ: гошці—амерыканскія марані і нашы чырвоныя флотцы Ціхааніанскага флота ў купальні «Дынама».

А. ТАЛСТОЙ І А. ФАДЗЕЕЎ ВЯРНУЛІСЯ У СССР

НЕГАРЭДЭ, 22 жніўня. (Ад спец. нар. «Звязды»). Сёння курскімі поездам з заграўніцы вярнуліся ў СССР пісьменнікі Аляксей Талстой і Аляксандр Фадзееў — уздзяльнікі міжнароднага кангрэса абароны культуры, які адбыўся ў Мадрыдзе і Парыжы.

Іны сем'ямі проста сязьзяць каля іх. Кожны вінік, кожную гаўку абмаваную. Прымянае ўражанне робіць чахаславацкі і некаторыя французскія навісьлены. З апошніх прыягае ўвагу павісьлен «элегантны» (мяхі, плаці, абутак і т. д.). Убогае ўражанне пакідаюць германскія павісьлены, якія нагадваюць сабой хутэй заскарэжаныя маганіны.

На станцыі Негарэда тт. Талстой і Фадзееў падаліся з прастанінікамі друку сваім ўражаннімі аб сваёй паездцы.

— Мы прабылі заграўніцай два месяцы, у тым ліку два тыдні ў Іспаніі, блізка каля фронту германскай барацьбы іспанскага народу за сваю свабоду супроць агаліцэлага фашызма. Кожны, хто быў у гэтыя дні ў Іспаніі, бачыць, з якой мужнасцю і гераізмам іспанскі народ абараняе сваю радзіму. Мы жылі гэтай мужнасцю і гераізмам.

У Мадрыдзе — у двух кілометрах ад фронту — жыць ёсць ключом. Толькі што разбураныя фашызмамі бамбавозамі масты літаральна праз гадзіну аднаўляюцца. Жыць ёсць ключом і ў вёсцы. Яі самага фронту сільна бесперапынна праводзіць палыўныя работы.

На выстэпы карыстаюцца выключнымі поспехам нашы фільмы «Чапаеў», «Донатат Балтык» і інш.

Вядомае паслех заслужылі выступленні МХАТа. У Парыжы з перапынкамі выступілі ансамбль песьні і пляскі.

Далей пісьменнікі пазаліліся ўражаннем ад сустрэчы з Героямі Савецкага Саюза тт. Чкалавым, Байдуковым і Белюковым і з аэкіпажам Громава. Яны расказалі, што выступленне Громава ў Парыжы зрабіла выключнае ўражанне. Пісьменнікі, азіяцкі навуцы Францыі гавораць аб Громаве, як аб выключна абаяльным чалавеку.

СЕСІЯ ВУЧОНАГА СОВЕТА БАЛОТНАГА ІНСТЫТУТА

У Менску адбылася сесія вучонага савета Усеазаознага навукова-даследчага інстытута балотнага гаспадаркі з удзелам прадстаўнікоў Усеазаознага інстытута ўгнаенняў, Маскоўскай і Кіраўскай блотных станцыяў.

Сесія разгледзела план работы інстытута на 1938 год. У план уключаны 32 тэмы, галоўным чынам, па пытаньнях кармавой базы, барацьбы з вымакцамі, распрацоўкі севазаваротаў для асушаных балот у ралгасах і т. д. Будзе праведзен рад эксперыментальных даследаў балот, у прыватнасці ў Кіраўскай і Горкаўскай абласнах.

ПРАЦЯГ ПРІЁМУ ЗАЯЎ У ВАЕННА-МОРСКАГА ВУЧЫЛІШЧЫ

З месца на-ранейшым паступаюць заявы і прыкладныя тэрміны прыёму заяў у ваенна-морскія вучылішчы РСЧА. У сувязі з гэтым кіраўніцтва морскіх сіл РСЧА працягвае тэрмін прыёму заяў у ваенна-морскія вучылішчы да 15 верасня.

КІНО

„НА ПАЎНОЧНЫМ ПОЛЮСЕ“

(Выворачыць Маскоўскай студыі Сязоніхроніні)

У ліку ўздылікаў экспедыцыя на Паўночны полюс, узначальваемай О. Ю. Шмідтам, быў кіноаператар Марк Трапоўскі. Старанна ён адлюстроўваў на кінаплёнцы ўсе этапы экспедыцыі, дзі і справы яе бяспэстранных людзей. Зразумела, з якой цікавасцю сустралі глядачы дакументальныя фільмы пра экспедыцыю. Добра аформлены, фільм глядацца, як гераічная іспавя пра мужнасць, настойлівасць і адвагу слаўных сыноў вольнай савецкай дзяржавы.

Суровы і перыспетны арктычны пейзаж. Белыя памі льдаў перасечаны трышчынамі. Высокія лезыяны глыбы, як неасажыныя горы і скалы, узнікаюць над раўнінай. Да самага небасхілу распраспэрты залезаныя абшары, залючы трышчыны і палонкі, падобныя на вялікія азёры с пабытым, памалатым льдом. Напружаная маўклівасць пануе над усім, пакуль не засвічыць вепер паміж белых скал, не забушце палёная пурга, не ўдзьміцца шквалам азіяны.

Спраўку гэтай неспраможнай прыроды быў закрыв Паўночны полюс для чалавечага вока. Колькі намаганняў пакалі выдатныя розумы чалавечыя для перамогі арктычнай стыхіі. Заціснуты льдамі дрэффаваў на славурым «Фраме» наравежан Нансен. Галодны, абморожаны паміраў закарэжаны пераквай уладзі, ішоўшы пехатою, без сродкаў, без дапамогі паўтомыя рускі даследчык Седоў. Тут на гэтым прасторыі рабіў свой апошні пацёт арктычны мейсця.

Нікому з іх не ўдалося пакарыць Паўночны полюс. Гэта зрабілі большыкі. Крок за крокам заваяваючы Арктыку, вывучаючы і асваіваючы яе, савецкія падарыні, аружжаныя клопатамі партыі і ўрада, падрыхтавалі базу для наступлення на полюс. Уважліва падрыхтаваная, асабістая магутаўні тэхнікі, паветраная экспедыцыя рушыла на выкананне сталінскага задання.

Мы бачым на экране самы паўночны куток Савецкага Саюза — зімоўчы на востраве Ругольфа. Ніжнімі прыроднымі ўмовамі аружжаны зімоўшчыкі: скалістыя горы, ільы, снег, пурга. Сюды прыялі паветраныя караблі Героя Савецкага Саюза Вазаўянаў, Молакаў, Аляксееў, Мазурук, Галавін. Тут, на востраве Ругольфа, уздылікі экспедыцыі і зімоўшчыкі жылі паўнакроўным жыццём разам з уцеб радзімай. Хвалюючымі і яркімі з'яўляюцца эпізоды перамажскай дэманстрацыі на востраве. Купка людзей атлачае міжнароднае свята ўрачыста і радасна, адчуваючы сябе не-

разрыўнай часткай усяго савецкага народу.

З вострава Ругольфа першым на Паўночны полюс выляцеў самалёт Вазаўянава. За штурваламі Вазаўянаў і Вабушкіна. У кабіне самалёта Отто Юльевіч Шмідт, энергічны лётчыном Пананін, спакойны разважлівы Краўцель, малодзі вучона Шыршоў і Федараў. Самалёт пралятае над Арктыкай. Прасторыня палонкі змяняюцца раўнінай палым ільды і нагамалдзёнамі торацаў. Потым сусадная вольнаваў закрывае лёт. Штурман — Герой Савецкага Саюза Спірын лётном вызначае месцазнаходжанне самалёта.

Мінае час. Спірын ажыўлена перавае Шмідту апошнія вылічэнні. Отто Юльевіч пахіляецца да Вазаўянава. Твары ўсё акрылены радасцю. Нарэшце — Паўночны полюс! Ажыўлена веваяя мара чакаваць!

Майстарская пасадка самалёта на ільдзе, абсталяванне зімоўкі, чаканне і сустрэча астатніх самалётаў, радаснае ўрачыстасць з полова атрыманнага прывітання таварыша Сталіна і кіраўнікоў партыі і ўрада. Колькі такіх незабытых момантаў эпізоў і глыбока хвалюючых момантаў мітынг. Гора ўважліва над Паўночным полюсам спілі з эмблемай Савецкага Саюза і з партрэта арканізатара і патрыятыка гэтай новай перамогі таварыша Сталіна. Гудзі салют з вінтовак і рывальвераў абуджа арктычную маўклівасць.

Апошнія зборы, гаворкае развітанне з зімоўшчыкамі і — гіганцкія самалёты ўнімаюцца над ільдыняй, паветроўваючы на вількую зямлю. Чапёрка атлажыных зімоўшчыкаў пралятае іх. Пананін, Краўцель, Федараў, Шыршоў не астаюцца адзіночкі. З імі самыя найлепшыя палатанкі, самыя гарачыя клопаты 170-мільёнага народу.

З надзвычайнай яркасцю фільм паказвае зварот экспедыцыі з Паўночнага полюса і сустрэчу з праюўнімі Масквы. Таварыш Сталін і яго саратнікі з баўльскай ласкай горага вітаю ўздылікаў экспедыцыі. Чырвоная сталіна лікава. Засматрыны кветкамі, аружжаныя паронай радасцю, над гоман прывітанняў, прадаўжалі Героя на вуліцах Масквы. Лікавала не толькі Масква — лікаваў увесь народ.

Фільм вылікае патуні гордасці за лётцаў сталінскага эпохі, за нашу вялікую радзіму, акрылае жаданнем быць падобнымі на гэтых мужных, аваяжыных людзей.

Тар. ХАДНЕВІЧ.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Ніжэйпералічаны ў спіску таварышы выключнаа Партакалетая пры УП ККП па БССР (г. Менск, Чырвонаямесская, 16, 3-ці паверх, пакой № 26) на 27 жніўня 1937 года к іі гадзінам для разгледу іх апацыянальных спраў: Кайтмазаў І. А., Каньшэльсон С. Я., Окбаум С. Е., Руліцкі Х. М., Літарман Э. Х., Уман Е. А., Салозыкі А. М. (Ваўраўскі); Вандэраў Н. Я., Архіпав К. С., Іванова Е. В., Падабед К. М., Шлейфер І. В., Кузьножкін Ф. Д., Чубарав В. Я., Іваніцаў В. С., Даньгер М. М., Вінаградцаў Г. К., Карпашка А. А., Данікіна М. Г. (Ваўраўскі); Баранбэт, Тахера Э. М. (Ваўраўскі); Казлоўскі А. А., Забаронак М. В. (Бешаньскі); Палаўцаў Н. М., Прохараў А. Я. (Віхы); Фомінаў І. П., Абрамовіч І. І., Спеліньскі Ф. С. (Буда-Кашалёў); Хіціч І. М. (Берэзіна); Чарнова Д. М., Мелю П. А., Ількоўскі В. Е., Гофман М. С., Брато Н. М., Колежні Х. А., Казлоўскі С. Т., Цыган Д. С., Васілеўскі Т. Д., Березоўскі С. Т., Браўн М. І., Опецінчыка Т. М., Паладобед К. М., Раманавіч В. А., Бокіч Н. П., Краўцоў І. М., Хома М. І., Колба Я. Н. А., Борухаў М. М., Купрэў І. І., Галаман Н. І., Шпейнак С. Х. (Віхы); Сігалоў Н. А., Мажайка М. П., Манчанка Т. В. (Горкі); Васякоў І. А., Сладкевіч І. А., Аляхін А. В. (Глукі); Караленка А. А., Халмагорцаў І. М., Саладхун І. Я. (Траскі); Семончука І. Н., Остапчук П. Я. (Паньскі); А. А. Шанкін А. Е., Роскі В. Д., Аляксеева Ф. М., Ахер С. І., Васілевіч Л. М., Каналашаў П. П., Шараўкоў С. Е., Байкоў В. Ф., Філашэвіч І. М., Шмідт П. А., Мягоў Д. А., Крыўчэў Б. І., Васілеўскі А. І., Рабіноў І. В., Маставы І. І., Ермоўшчыка А. П., Анурасена І. Г., Ляпатаў Ф. В., Гаўрылаў Г. Н., Максеенка М. Ф., Петражыцкі Л. В., Фрайлоў М. В., Волыніцаў Е. Д. (Сомель); Стараўкаў А. С. (Даманавічы); Твэрды І. Г., Новікаў Л. Т., Гулявіч В. П. (Дуброўна); Браўца А. С., Лур'яў К. М., Генін Г. І., Антанавіч А. С. (Драбін); Готкін А. Д., Шчырбінін С. І., Бульгін Т. К., Колбако М. Д., Ругоўскі І. У., Лазарэў А. С., Шкіляр Т. П. (Дрыса); Рабіноў К. В., Прохурэнка П. Е., Васіч І. М. (Добрунь); Кветны І. Р. (Віхы); Таўсэнкаў Ф. Ф., Удольскі С. Г., Яліер П. А., Тываў Н. Н. (Журавічы); Ройн Г. К., Брункоў Н. І., Кіраўцоў І. М., Бабіч Н. Н., Калатальчык К. Т., Печурніч А. Е., Худольскі І. М. (Жлобін); Опецін І. В., Шкода Я. А. (Жыткавічы); Лясковец С. Д., Левін І. М., Пашкоўскі Ф. А. (Кіраў).

Адзаны рэдактар Д. В. ЮРКОЎ.

СЕНЬЯ 9 ТЭАТРАХ І КІНО

Паміканне Вал. дзярж. драм. тэатра 74-905

А. М. Горкі ДЗІЯ СОНЦА Песя з 4 карцінах.

Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка» НА ПАЎНОЧНЫМ ПОЛЮСЕ На летняй аэтрадзе—кашпэрт. адд.

Допачы гукавы кіноапарат МЫ З КРАНШТАТА

Гукавы кіноапарат «Пролетары» НА ДАЛЕКІМ УСХОДзе На летняй аэтрадзе—кашпэрт. адд.

ДЗЯРЖЫЦЫ Пярк Імя Горкага (г. 22-725) Партыя спорту Футбольныя матчы на веласпедцах выконваюць у МОРЭНО Гастроль 2-ДЗЯРЖЫЦ Пад'ём на вершыляне. Апошняя гастроль ЛЕО-МАРО 4 ДЗЯРЖЫЦ Партыя на турніках і шмат ільных нумароў. Пачатак у 9 г. вечара. Каса адкрыта з 10-2 і з 5-10 г. в.

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналь» СЫН РЫБАКА

МЕНСКАЯ ГАРАДСКАЯ КАМІСІЯ САДЗЬВІНЧАНАГА ДЗЯРЖЫЦЬСЬКАГА І АПЧАДАРАБЕ ПРЫ ПРІЗДЫМЕ МЕНГОРСОВЕТА (ГАРКАМСОД) І ЦЭНТРАЛЬНАГА АПЧАДАКА № 16.

23 жніўня, у 7 гадзін вечара, у павільянах горавета (вул. Карла Маркса, 16, 2-гі паверх, пакой 32, тэл. 23-962).

Склікаюць ГАРАДСКУЮ НАРАДУ СТАРШІНІ МЯСЦАМ, ПРАФКОМА, КАНСОДА І БУХГАЛТАРОР ІНСТЫТУТА, ТЭХНІКУМА І ФІСІС КАНСОЛ ГОР. МЕНСКА.

3 прычыны важнасці пачынаў а. дэка абавязкова. Пасля нарады калектывны і аход у кіно.

МЕНГАРКАМСОД, ЦЭНТРАЛЬНАГА АПЧАДАКА № 16.

БЕЛАРУСКАЕ АДЗІЛЕННЕ ПАВІНШЭНІЯ КВАЛІФІКАЦЫІ І ЗАВОЧНАГА НАВУЧАННЯ СІНЦЫЯНІСТА СЕЛЬСКАГА ГАСПАДАРКІ

ПРАВОДЗІЦЬ НАБОР

НА 1937-1938 НАВУЧАЛЬНЫ ГОД 1. У асновы с.с. ВДУ, які рыхтуе спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі без адрыўу ад вытворчай і спецыяльнай аграпрамысловай і заагараі. Тэрмін навучання — 5 год. 2. На завочныя курсы павышэння кваліфікацыі с.с. спецыялістаў з завочнай вышэйшай і сярняй с.с. спецыяльнай, а таксама практыкаў, якія займаюць пасады аграпрамыслова і інжынерна-тэхнічных работнікаў па спецыяльнасцях аграпрамыслова і заагараі. Тэрмін навучання — ад 6 месяцаў да 1 года. Плата за навучанне с.с. спецыялістаў сістэмы НКЗВ праводзіцца за рахунак Нармамама БССР.

ПРЫЁМ ЗАЯЎ ПРАЦЯГНУТ ДА 1 КАСТРЬЧЫКА 1937 Г. Прыёмныя вопыты пачытаюцца ў адрозніч ВДУ — з 1 да 10 кастрычыка па праграмах стаянчанага с.с. ВДУ. Наступваючы на курсы павышэння кваліфікацыі ўтуніць экзамэнамі не падварэаюцца. Пачатак навучальнага года з 1 лістапада 1937 года. Падрабязныя дэталы для азнамлення паўночных развяслаў уочы райа, а таксама можна атрымаць у завочным аддзяленні за дзе 20-капеечыя маркі. Дакументы накіроўваць па адрасу: БССР, г. Горкі, Сельскагаспадарчы інстытут, завочному аддзяленню.

ДЗЯРЖЫЦЫ.

УСЕ НА ШКОЛЬНЫ БАЗАР!

ПАРК ІМЯ ГОРКАГА (былы сад «П рофінтэры») БАЦЬКІ І ВУЧНІ!

КУПЛЯЦЕ ПАДРУЧНІКІ ў арганізаваным КНІЖНЫМ КІЁСКУ

Беладдзялення КОГІЗ'а. У ПРодажы ЕСЦЬ Вялікі ВЫБАР Падручнікаў і Дзіцячай Літаратуры, а таксама шчыткі, пер'і, алоўкі і інш. школьна-п'ісьмовыя прылады.

Там-жа можна ПРАДАЦЬ па ўстаноўленай расцэнцы СКАРЫСТАНЫЯ СТАБІЛЬНЫЯ Падручнікі.



ЗАВОЧНЫ СЕКТАР

БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА

абв'яшчае НАБОР студэнтаў-завочнікаў

на 1937-38 навуцальны год на наступныя факультэты: а) фільм-матэматычны факультэт — на першы курс двухдзювага навуцальнага інстытута і на першы курс шасцідзювага за поўны курс ВДУ; б) біялагічны факультэт — на першы курс двухдзювага навуцальнага інстытута.

Наступваючы павінен прадставіць наступныя дакументы: а) фотыя графію, зьяну на ім ім, рэктар па завочным навучанню, каманды роўку райана з укаааннем адзукны, шэстажа, характарыстыкі аб ра боце і дзве завераныя фотакарткі.

Зьяны прымаюцца да 1 верасня 1937 г. Адрас: г. Менск, Універсітэцкі гарадок, завоцному сектару БДУ.

ВЫПУШЧАНЫ ў ПРодаЖ СУХІЯ канцэнтраваныя НАПІТКІ „НЕКТАРЫН“

І МОРСУ парашку кляквенны, абчыны і інш.

Вырабляюцца на чыстым цукру і натуральным фруктова-агладных экстрактах.

«Нектарын» расфасаван ў каробках па 60 гр.

Морс ушакван ў мяшчкі па 20 гр.

ТАКСАМА ЕСЦЬ ХЛЕБНЫ І ГРУШАВЫ сухі квас у расфасоўцы па 300—500 гр.

ГАНДЛЮЮЧЫМ АРГАНІЗАЦЫЯМ ЗАКАЗЫ НАКІРОВАЦЬ НА БЕЛАРУСКУЮ БАЗУ «СОЮЗПТБАКАЛЕЯ».

г. Менск, Няміта, 1, тэл. № 20-533.

БЕЛ. БАЗА «СОЮЗПТБАКАЛЕЯ».

КІРАЎНІЦТВА ЗАХОДНІЯ ЧЫГУНКІ

на 29 жніўня ў 12 гадзін у кабіне начальніка станцыі Менск пач.

назначе НАРАДУ

па разгледу раскладу руху прыгарадных паяздоў на зімовы перыяд.

Заткінуленыя фармы і заводы і асобныя грамадзяне запрашаюцца на гэту нараду асабіста або прыслалі п'ісьмова свае пажаданні.

КІРАЎНІЦТВА ЗАХОДНІЯ ЧЫГУНКІ.

ДА НОВАГА НАВУЧАЛЬНАГА ГОДА.

ДА УВАГ ШКОЛ, БІБЛІЯТЭК І НАСТАЎНІКАЎ ПРАЦЯГВАЕЦЦА ПАДПІСКА на:

„ПОЛЫМІ РЭВОЛЮЦЫІ“

штомесячны журнал літаратуры, мастацтва і нарэсна-дэвіскай творчэі і крытыкі. (Орган Саюза савецкіх пісьмемнікаў БССР).

УМОВЫ ПАДПІСКІ: 12 мес.—12 кніг—24 руб. 6 мес.—6 кніг—12 руб. 3 мес.—3 кніг—6 руб.</